



ВІЗІТЫ

Аляксандр Лукашэнка наведваў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

13 сакавіка Аляксандр Лукашэнка наведваў Беларускае кіраўніцтва на працягу апошніх сямі гадоў аказвала значную дапамогу БДУ. На сённяшні дзень універсітэт з'яўляецца вядучай ВНУ ў сістэме адукацыі рэспублікі. У яе складзе не толькі навукавыя ўстановы, але і навукова-вытворчыя прадпры-

Першаўступная задача гэтай найбуйнейшай ВНУ краіны — даваць бліскучую вышэйшую адукацыю і рыхтаваць вышэйшых спецыялістаў, попыт на якіх быў і па-за

межамі рэспублікі, заявіў прэзідэнт.

Беларускае кіраўніцтва на працягу апошніх сямі гадоў аказвала значную дапамогу БДУ. На сённяшні дзень універсітэт з'яўляецца вядучай ВНУ ў сістэме адукацыі рэспублікі. У яе складзе не толькі навукавыя ўстановы, але і навукова-вытворчыя прадпры-

емствы, якія выпускаюць высокатэхналагічную прадукцыю. На двух з іх — унітарных прадпрыемствах "Унікаштмет" і "Унітэхпрам" — пабываў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка ў гэтым даў станоўчую ацэнку працы гэтых высокакваліфікаваных прадпрыемстваў. Агульны аб'ём выпушчанага на іх прадук-

цыі ў 2002 г. дасягнуў 6 мільёнаў долараў ЗША. Тавары, што выпускаюцца тут, карыстаюцца попытам у спажывоцтва, у тым ліку ўстановаў прамысловасці, аховы здароўя, хлебакамбінатаў. Разам з тым прадукцыя ВНУ нярэдка ігнаруецца кіраўнікам Беларускага прадпрыемства ў дзяржаўных установах. Улічваючы той факт, што такія выпадкі ў рэспубліцы не з'яўляюцца адзінакавымі, прэзідэнт адзначыў неабходнасць прыняцця дадатковых мераў для абароны айчынных спажывоцтва і даручыў ураду распрацаваць найбліжэйшым часам праект нарматыўнага прававога акта, які б устаўляў жорсткую адказнасць за набыццё імпартнай прадукцыі, якасныя і больш танныя аналагі якой вырабляюцца ў нашай краіне.

Падчас гаворкі са студэнтамі Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў неабходнасць аднаўлення высокага ўзроўню адукацыі ў БДУ, чым раней магла па праве ганарыцца ВНУ. На думку прэзідэнта, кіраўніцтва ўніверсітэта, захапіўшыся вырашэннем гаспадарчых і іншых праблемаў, крыху выпусціла з-пад нагляду пытанні адукацыі. Павысіць узровень выкладання і падрыхтоўкі студэнтаў на базавых, традыцыйных факультэтах Беларускага дзяржаўна-



га ўніверсітэта — такую асноўную задачу паставіў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў важнасць больш рацыянальнага выкарыстання дзяржаўных сродкаў, якія накіроўваюцца ў БДУ. На ўніверсітэт прыпадае трэцяя частка ад агульнага аб'ёму фінансавання ВНУ краіны. У будучым годзе, паводле словаў прэзідэнта, плануецца скараціць выдаткі на ўтрыманне БДУ і аказаць ВНУ "кропкавую" дапамогу: сродкі будуць накіроўвацца ў тую сферу, дзе дзяржава можа разлічваць на рэальную аддачу.

Беларускі лідэр азнаёміўся з вучэбна-метадычным забеспячэннем навуковага працэсу ва ўніверсітэце. У размовах з кіраўніцтвам і спецыялістамі БДУ прэзідэнт зноў звяр-

нуўся да праблемы падрыхтоўкі ў Беларусі новых "аб'ектывных і сумленных падручнікаў", якія б не скажалі гістарычных фактаў і не рабіліся пад уладу ці канкрэтных асобаў. Максімальна хуткае стварэнне такіх падручнікаў кіраўнік дзяржавы лічыць адной з асноўных задач.

Сярод экспанатаў выставы асаблівы інтарэс беларускага лідэра выклікалі электронныя падручнікі і праграмы для дыстанцыйнага навучання, распрацаваныя навукоўцамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, а таксама ўстаноўкі для выканання лабараторных работ па курсе агульнай фізікі.

Паводле
матэрыялаў БЕЛТА
Фота БЕЛТА



Гістарычны выбар Беларусі

Гістарычны арыенцір Беларусі — дэмакратычная, эканамічна высокаразвітая дзяржава, якая займае годнае месца ў сучасным свеце. І асабліва роля ў дасягненні гэтай мэты адводзіцца галоўнай ВНУ краіны — Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту. Пра гэта заявіў 14 сакавіка прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, выступаючы перад прадстаўнікамі студэнцкай моладзі БДУ, паведаміў БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт мае велізарны творчы патэнцыял, з'яўляецца кузняй кіраўнічых і навуковых кадраў. Менавіта таму на наведванне гэтай найбуйнейшай ВНУ краіны прэзідэнт у сваім працоўным

графіку вылучыў два дні.

Разумеючы значэнне БДУ, Аляксандр Лукашэнка з першых дзён свайго прэзідэнцтва паставіў задачу вывесці ВНУ з таго бядачнага стану, у якім яна знаходзілася ў сярэдзіне 90-х. З гэтай мэтай універсітэту быў нададзены асаблівы статус, падмацаваны адпаведнымі рэсурсамі, а таксама створаны ўнікальны ўмовы не толькі для навуковай і навуковай дзейнасці, але і для ўкаранення вынікаў даследаванняў.

Аднак сёння БДУ страціў лідзіруючы пазіцыі. Таму прэзідэнт запатрабаваў, каб быў адноўлены ўзровень адукацыі. Перад прафесарска-выкладчыцкім саставам пастаўлена адзіная задача — забяспечыць

найвышэйшы ўзровень навучання па асноўных дысцыплінах.

Прэзідэнт раскрытыкаваў рашэнне кіраўніцтва ВНУ аб укараненні новых сумежных спецыяльнасцяў на шкоду арганізацыі навуковага працэсу па базавых накірунках. Кіраўнік дзяржавы перасцярог таксама ад паспешных новаўвядзенняў і захаплення новымі праектамі і даследаваннямі, не запатрабаванымі ў цяперашні час. БДУ павінен найперш даваць бліскучыя веды па традыцыйных навуках, якімі ВНУ заўжды славілася. «Я катэгарычна супраць, каб універсітэт займаўся ўсім адразу», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

(Заканчэнне на 2-й стар.)



ВІЗІТЫ

Гістарычны выбар Беларусі

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прэзідэнт выступіў перад студэнтамі з лекцыяй, прысвечанай гістарычнаму выбару Беларусі, каб патлумачыць на гістарычных прыкладах, чаму абраны сённяшні курс дзяржаўнага і грамадскага развіцця, выказаць сваё меркаванне. А ўрокі гісторыі, на думку беларускага лідэра, варты выкарыстоўваць для ўмацавання нашай маладой дзяржаўнасці, для вырашэння праблемаў сучаснасці і будучыні.

Пасля распаду Савецкага Саюза, паводле словаў прэзідэнта, беларускі народ самастойна і дэмакратычным шляхам зрабіў свой выбар. У дзяржаўным будаўніцтве беларусы яскрава выказаліся за прэзідэнцкую форму кіравання з эфектыўнай сістэмай улады, у эканоміцы — за эвалюцыйны шлях развіцця, у сацыяльнай сферы — за захаванне прынцыпу сацыяльнай справядлівасці. У галіне культуры і грамадскага жыцця народ прагласіў не за агрэсіўны нацыяналізм, а за

дзвюхмоўе, якое складалася гістарычна, за адраджэнне духоўнасці і захаванне традыцыйных рэлігійных канфесій. Ва ўнутранай палітыцы прыярытэтам сталі парадак і вяршэнства закона, а ў знешняй — міралюбнасць, шматвектарнае супрацоўніцтва і саюз з Расіяй.

Наша рэспубліка, на думку кіраўніка дзяржавы, знаходзіцца на вельмі адказным этапе развіцця. Для таго каб пабудаваць моцную і квітнеючую Беларусь, патрэбна кансалідацыя ўсіх здаровых сіл грамадства, лічыць ён.

Рэспубліка Беларусь — дзяржава па гістарычных мерках маладая, але ў нашай народнай слаўнай і шматвяковая гісторыя, адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Сапраўдная нацыянальная самасвядомасць не можа будавацца на мане і фальсіфікацыях, перапісванні гісторыі на свой лад, упэўнены прэзідэнт. «Мы павінны выходзіць з нашых гонар, павялічыць сваёй дзяржавы, да Канстытуцыі, сцяга, гімна. Але нельга скатвацца да агрэсіўна-

га нацыяналізму», — заявіў беларускі лідэр.

Беларусь — суверэнная еўрапейская краіна і яна ніколі не страціць сваю незалежнасць, перакананы прэзідэнт. «Мы не прэтэндуюць на чужыя землі, але і сваёй не аддадзім», — заявіў Аляксандр Лукашэнка. Саюзнае будаўніцтва з Расіяй і іншыя інтэграцыйныя працэсы, у якіх рэспубліка прымае ўдзел, зусім не кажучы пра страту нашай суверэннасці, як палюхаюць нацыяналісты. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што ў Беларусі не прыжывуцца нацыяналізм, міжэтнічная варожасць.

Закранаючы пытанне дзвюхмоўя ў нашай краіне, якое мае глыбокі гістарычны карані, кіраўнік дзяржавы выказаў цвёрдае перакананне: дасягненнем нашага грамадства з'яўляецца тое, што мы не зрабілі дыскусію аб мовах яблык разладу. «Нельга пазбываць рускай мовы, інакш мы станем напалова бяднейшымі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Аналізуючы спрэчкі пра кропку адліку нацыянальнай



дзяржаўнасці, прэзідэнт выказаў сваё меркаванне: рэальная беларуская дзяржава існуе толькі з 1 студзеня 1919 года — часу ўтварэння БССР, а Беларуская Народная Рэспубліка засталася не больш чым дэкларацыяй аб намерах.

Увесь гістарычны шлях беларускага народа адзначаны імкненнем да стварэння. Такім жа павінен быць і цяперашні

этап развіцця, заключыў кіраўнік дзяржавы.

У сувязі з тым, што лекцыя прэзідэнта выклікала павышаны інтарэс у студэнтаў, была арганізаваная прамая відэатрансляцыя ў корпусе БДУ. У рамках наведвання БДУ прэзідэнт аглядзеў выставу перспектывных распрацовак навукоўцаў ВУНУ, а таксама адказаў на пытанні студэнтаў. Прадстаўнікоў

студэнцкай моладзі цікавіла пазіцыя кіраўніка дзяржавы адносна працэсу прыватызацыі ў Беларусі, а таксама думка беларускага лідэра адносна актуальных праблемаў палітычнага, эканамічнага і сацыяльнага жыцця краіны.

Паводле матэрыялаў БЕЛТА
Фота БЕЛТА

ПРАФСАЮЗНАЕ ЖЫЦЦЕ

Злёт прафоргаў БДУ

Злёт прафаргупораў БДУ для I курса ўпершыню адбыўся 21 сакавіка. Мэта мерапрыемства — распавесці ўдзельнікам аб прафарганізацыях. Распавесці, што мэты арганізацыі не толькі матэрыяльная дапамога і размеркаванне пецявак у прафілакторыі, вырашэнне пытанняў аб прафарганізацыях. Распавесці, што мэты арганізацыі не толькі матэрыяльная дапамога і размеркаванне пецявак у прафілакторыі, вырашэнне пытанняў аб прафарганізацыях. Распавесці, што мэты арганізацыі не толькі матэрыяльная дапамога і размеркаванне пецявак у прафілакторыі, вырашэнне пытанняў аб прафарганізацыях.

На злёце ўдзельнікі падзяліліся на групы, кожнай з якіх задалі пытанні, звязаныя з мэтай і зместам працы прафарганізацыі. Па выніках злёту найлепшыя прафоргі і актыўныя

ўдзельнікі злёту былі ўзнагароджаныя грашовымі прэміямі, фірменнымі майкамі і календарыкамі з лагатыпам прафсаюзнай арганізацыі студэнтаў БДУ.

Найлепшымі прафоргамі 2003 года сталі Аляксандра Лабачова (эканамічны факультэт), Кацярына Прутковая (гістарычны факультэт), Юлія Мусаева (механіка-матэматычны факультэт), Таццяна Зязюля (факультэт радыёфізікі і электронікі), Святлана Зубрыцкая (геаграфічны факультэт), Марына Карповіч (хімічны факультэт). Актыўнымі ўдзельнікам злёту былі вызначаны Марына Сарыновіч (эканамічны факультэт), Віталь Рабцаў (факультэт міжнародных адносін), Уладзімір Абрамовіч (факультэт міжнародных адносін), Таццяна Касцюкевіч (філалагічны факультэт).

Ананімнае апытанне паказала, што з 53 чалавек, якія прыйшлі на злёт, мерапрыемства спадабалася 52.

Алена КУРХІНЕН,
студэнтка факультэта журналістыкі
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА



АКТУАЛЬНА

Давяраць і правяраць

У гэтым годзе кантрольна-рэвізійнае ўпраўленне БДУ здзівіла ўсіх сваімі раптоўнымі праверкамі. Па словах яго начальніка Віктара Сцяпанавіча Шуранкова, такое рашэнне прынята для прафілактыкі парушэнняў бухгалтарскага ўліку і аплаты працы, а таксама захоўвання матэрыяльных каштоўнасцей. Праўда, што рэвізоры будуць праводзіць раптоўныя праверкі не два разы на месяц. Сёлета яны ўжо пабывалі ў інтэрнатах № 4 і № 5. Сустрэліся там з камандантамі і кастэльнікамі і высвятлялі, як захоўваецца пасцельная бялізна. Былі выяўлены пэўныя недарэчы і праведзена тлумачальная работа, як іх пазбегнуць у далейшым.

Такія тлумачэнні рэвізоры называюць «аказаннем практычнай дапамогі». І ўпэўнены, што яна часта патрэбна бухгалтарам, якія з-за сваёй загружанасці, а бывае і з-за недастатковай кампетэнтнасці не заўсёды могуць апрацаваць усе новыя нарматывы дакументы і прыняць іх да ведама. Самыя распаўсюджаныя памылкі і парушэнні, якія дапускаюць бухгалтары і якія былі выяўлены, — гэта няправільнае выкарыстоўванне сродкаў на замежныя камандзіроўкі, калі завешваюцца нормы сутачных, і няправільнае налічэнне заробатнай платы.

Рэвізоры лічаць, што раптоўныя праверкі і «аказанне практычнай дапамогі» падчас іх будуць карыснымі і для касіраў розных устаноў БДУ. Пастаянны кантроль за наяўнымі грашовымі сродкамі ў касах арганізацыі павінны праводзіць самастойна і не радзей аднаго разу ў тры месяцы. Аднак не заўсёды гэта робіцца. Аказваецца, не ўсе касіры ведаюць правільны вядзення касавых апераций. Вядома, што пры прыёме на працу яны падпісваюць дагавор аб матэрыяльнай адказнасці, а як працаваць часцяком ніхто ім не гаворыць.

Намеснік начальніка кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення Аляксандр Сяргеевіч Кізім гаворыць, што ўсе, у каго ўзнікаюць пытанні па рабоце, могуць звяртацца да рэвізораў. Тут пакажуць усе дакументы, навука, як працаваць, каб не стаць ахвярай уласнай памылкі. Да ўсяго, кантрольна-рэвізійнае ўпраўленне плануе праводзіць семінары для практычных работнікаў, бухгалтараў. Адзін з такіх семінараў хутка будзе наладжаны для адказных за таварна-матэрыяльныя каштоўнасці ў інтэрнатах.

Такім чынам рэвізоры хочуць спыніць ненаўмыслныя парушэнні, прычына якіх — памылка. Кантрольна-рэвізійная служба была створана ва ўніверсітэце ў 1997 годзе з мэтай кантролю падведмасных арганізацый з права: юрыдычнай асобы, якіх тады было 16. За апошнія 6 гадоў колькасць падначаленых арганізацый у БДУ вырасла да 49. І для таго, каб ажыццяўляць кантроль за імі на належным узроўні, і патрэбны новыя захады.

Ганна АНАТОЛЬЕВА

ВЫСТАВЫ

Праблемы выхавання

З 14 па 18 красавіка на базе Нацыянальнага інстытута адукацыі праводзілася VI Рэспубліканская выстава навукова-метадычнай літаратуры і педагагічнага вопыту «Праблемы і шляхі ўдасканалення выхавання дзяцей і моладзі». На выставе былі прадстаўлены рэгіянальныя і комплексна-мэтавыя пра-

рамы выхавання, матэрыялы з досведу навукова-выхаваўчай работы як агульнаадукацыйных, так і вышэйшых навуковых устаноў. Наш універсітэт на выставе прадстаўляла экспазіцыя студэнцкага гарадка.

Інфармацыйная служба студэнцкага гарадка

ВІНШУЕМ!

Універсітэт на школу не мяняюць

У лістападзе 2002 г. у Польшчы прайшоў IV Міжнародны конкурс выяўленчага мастацтва моладзі і дзяцей. Удзел у ім узялі 19.498 прадстаўнікоў з 40 краін свету. Першае месца (дыплом I ступені, медаль і прыз) атрымала студэнтка I курса факультэта прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі БДУ Вікторыя Захарава. Фрагмент яе карціны ўпрыгожыў і вокладку дыплама. Усяго было выдадзена 190 дыпламаў, і на кожным — фрагмент карціны Вікторыі.

Неўзабаве віцебскі аддзел французскага Шагалаўскага цэнтра запрасіў дзяўчыну ў Францыю ўдзельнічаць у конкурснай выставе цэнтра. Прадаставілі і магчымасць навука там у школе выяўленчага мастацтва. Віка з удзячнасцю адмовілася: «Універсітэт на школу не мяняюць».

М. ЗАЛІЎСКАЯ

ПАДЗЯКА

Адрасы дапамогі

Міжнароднае дабрачыннае грамадскае аб'яднанне «Адрасы Чарнобыльскай бяды. XXI стагоддзе» абвясціла ў чэрвені 2002 г., што шукае магчымасці дапамагчы анкалагічна хвораму хлопчыку Сяргею Максімаву з вёскі Новая Слабада Слаўгарадскага раёна. Пяцікурснік гістарычнага факультэта нашага ўніверсітэта Андрэй Бычэнка і яго сябры Алена Шыркі, Дзіна Цімончык, Ігар Гідро, Алег Рыбак і інш. арганізавалі

дабрачынную акцыю і аказалі фінансавую дапамогу хлопчыку, які тады быў у Рэспубліканскім дзіцячым цэнтры анкалогіі і гематалогіі ў Бараўлянах. Напярэдадні Новага 2003 года яны наладзілі яшчэ адну акцыю і зноў даслалі грошы Сяргею дадому.

Прэзідэнт МДГА «Адрасы Чарнобыльскай бяды. XXI стагоддзе» А. Сцепаненка даслаў на імя рэктара ліст з падзякамі за клопат, праўдзены студэнтамі БДУ.

КОНКУРСЫ

Прэміі імя Пічэты і Сеўчанкі

У адпаведнасці з Палажэннем аб парадку прысуджэння прэміі імя У.І. Пічэты і А.Н. Сеўчанкі аб'яўляецца конкурс на саісканне прэміі імя У.І. Пічэты і А.Н. Сеўчанкі.

Прэмія імя У.І. Пічэты прысуджаецца ў галіне сацыяльных і гуманітарных навук, прэмія імя А.Н. Сеўчанкі — у галіне прыродазнаўчых навук навукоўцам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за выдатныя дасягненні, якія ўключаюць:

навуковыя работы па перспектывных накірунках, якія ўносяць значны ўклад у развіццё адпаведнай галіны навукі і тэхнікі; стварэнне новай тэхнікі, тэхналогій і матэрыялаў;

работы па зберажэнні рэсурсаў і энергіі, абароне навакольнага асяроддзя і вырашэнні іншых важных для рэспублікі задач;

распрацоўку новых адукацыйных тэхналогій, якія істотна павышаюць узровень падрых-

тоўкі спецыялістаў;

стварэнне падручнікаў, навучальных дапаможнікаў і навучнага абсталявання.

Электронныя варыянты загаду аб аб'яўленні конкурсу, Палажэння аб парадку прысуджэння прэміі імя У.І. Пічэты і А.Н. Сеўчанкі, а таксама гэтага артыкула знаходзяцца ў агульных (ІМАР) папках на серверы БДУ. Гэтыя дакументы можна атрымаць праз любую праграму, якая працуе з электроннай поштай (напрыклад, Microsoft Outlook). Для гэтага трэба ў меню Від — Спіс папак адкрыць Агульныя папкі — Усе агульныя папкі — Галоўнае ўпраўленне навукі — Конкурс імя У.І. Пічэты і А.Н. Сеўчанкі.

Матэрыялы, падрыхтаваныя ў адпаведнасці з Палажэннем, неабходна прадставіць да 12 верасня 2003 г. у Галоўнае ўпраўленне навукі БДУ (А.Захараў, пакой 418, вул. Бабруйская, 9, тэл. 209-51-69, 209-54-27).

КАНФЕРЭНЦЫІ

Студэнцкая моладзь у зменлівым грамадстве

Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Студэнцкая моладзь у зменлівым грамадстве” адбылася 10—11 красавіка на базе Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Удзел у ёй узялі і дэлегацыя нашага ўніверсітэта на чале з прарэктарам па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях У.В. Суваравым. На пленарным пасяджэнні з дакладам “Сістэма выхаваўчай работы ў студэнцкім гарадку БДУ” выступіў дырэктар студгарадка П.М. Бычкоўскі. У працы пяці секцый прынялі ўдзел начальнік і метадысты Метадычнага цэнтра студгарадка БДУ, начальнік псіхалагічнай службы, намеснік начальніка ўпраўлення па выхаваўчай рабоце з моладдзю.

Па заканчэнні работы секцый быў праведзены круглы стол “Студэнт і грамадства: погляд у будучыню”.

Інфармацыйная служба студэнцкага гарадка



АБ'ЯВЫ

УСТАНОВА БДУ
“НАУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ
ІНСТЫТУТ ФІЗІКА-ХІМІЧНЫХ
ПРАБЛЕМ”

аб'яўляе конкурс на
замышчэнне вакантных пасадаў:
ЗАГАДЧЫКА ЛАБАРАТО-
РЫІ фізіка-хімічных метадаў да-
следавання;
НАУКОВОГА СУПРАЦОЎ-
НІКА ЛАБАРАТОРЫІ раство-
раў цэлюлозы і прадуктаў іх пе-
рапрацоўкі.

Тэрмін падачы дакументаў
— адзін месяц з дня апубліка-
вання аб'явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, вул.
Ленінградская, 14, аддзел кадраў
НДІ ФХП БДУ.

ВУЧЭБНА-АДУКАЦЫЙНАЯ
УСТАНОВА БДУ
“РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ
ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ”

аб'яўляе конкурс на
замышчэнне вакантных пасадаў
прафесарска-выкладчыцкага
саставу кафедры:

тэхналогій адукацыі — ЗА-
ГАДЧЫК КАФЕДРЫ;
сацыяльна-гуманітарных дыс-
цыплін — ЗАГАДЧЫК КАФЕД-
РЫ, ДАЦЭНТ (1), СТАРШЫ ВЫ-
КЛАДЧЫК (1);
філасофіі і культуралогіі —
ПРАФЕСАР (1).

Тэрмін конкурсу — адзін ме-
сяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220001, г. Мінск, вул.
Маскоўская, 15, аддзел кадраў,
пакой 214, тэл. 228-13-84.

ІНСТЫТУТ ЯДЕРНЫХ
ПРАБЛЕМ БЕЛАРУСКАГА
ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА

аб'яўляе конкурс
на замасцічэнне пасадаў:
лабараторыя камп'ютарнага
мадэліравання фізічнага экспе-
рымента;

ЗАГАДЧЫК ЛАБАРАТОРЫІ
(1 чалавек).

Тэрмін конкурсу — адзін ме-
сяц з дня апублікавання аб'явы.
Адрас: 220050, г. Мінск, вул.
Бабруйская, 11, аддзел кадраў,
пакой 315, тэл. 226-42-31.

НАЦЫЯНАЛЬНЫ
НАУКОВА-ВУЧЭБНЫ ЦЭНТР
ФІЗІКІ ЧАСЦІЦ І ВЫСОКІХ
ЭНЕРГІЙ БДУ (НЦ ФЧВЭ БДУ)

аб'яўляе конкурс на
замышчэнне вакантных пасадаў:
ЗАГАДЧЫКА ЛАБАРАТО-
РЫІ фізікі часціц (1);
МАЛОДШАГА НАУКОВОГА-
ГА СУПРАЦОЎНІКА ў лабара-
торыі электронных метадаў і
сродкаў эксперымента (1);

СТАРШАГА НАУКОВОГА
СУПРАЦОЎНІКА лабараторыі
функцыянальных узаемадзея-
нняў (1).

Тэрмін падачы дакументаў
— адзін месяц з дня апубліка-
вання аб'явы.

Адрас: 220040, г. Мінск, вул.
М. Багдановіча, 153, пакой 302,
аддзел кадраў, тэл. 232-60-34.

Рэктарат Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта

аб'яўляе конкурс
на замасцічэнне пасадаў:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:
вышэйшай матэматыкі і матэ-
матычнай фізікі, квантавай ра-
дыёфізікі і оптаэлектронікі, вы-
лічальнай матэматыкі, неаргані-
чнай хіміі, высокамалекуляр-
ных злучэнняў, малекулярнай
біялогіі, раманскага мовазнаў-
ства, нямецкага мовазнаўства,
міжнародных адносін, арганіч-
най хіміі;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ:
тэарэтычнай фізікі, фізікі паў-
праваднікоў і нанаэлектронікі,
неарганічнай хіміі, заалогіі,
міжнародных адносін, міжна-
родных эканамічных адносін,
філасофіі культуры, эканамічнай
інфарматыкі і матэматычнай
эканомікі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:
ядзернай фізікі, лазернай фізікі
і спектраскапіі, фізікі цвёрдага
цела, інфарматыкі, кібернетыкі,
матэматычнага забеспячэння
ЭВМ, матэматычнага мадэліра-
вання і аналізу даных, тэорыі
верагоднасцяў і матэматычнай
статыстыкі, тэорыі функцый, ге-
аметрыі, тапалогіі і метадыкі
выкладання матэматыкі, лікавых
метадаў і праграміравання,
агульнай хіміі і метадыкі вы-
кладання хіміі, аналітычнай хіміі,
высокамалекулярных злучэнняў,
фізіялогіі чалавека і жывёл,
мікрабіялогіі, фізіялогіі і біяхіміі
раслін, эканамічнай геаграфіі
Беларусі і дзяржаў Садруж-
насці, эканамічнай геаграфіі за-
межных краін, глебазнаўства і
геалогіі, сучаснай беларускай
мовы, рускай мовы, тэарэтычна-
га і славянскага мовазнаўства,
раманскага мовазнаўства, гісто-
рыі беларускай літаратуры, са-
цыялогіі журналістыкі, перыя-
дычнага друку, стылістыкі і літа-
ратурнага рэдагавання, замеж-
най журналістыкі і літаратуры,
гісторыі Беларусі старажытна-
га часу і сярэдніх вякоў, філа-
софіі і метадалогіі навукі, са-
цыялогіі, філасофіі культуры, са-
цыяльнай камунікацыі, эканамі-
чнай інфарматыкі і матэма-
тычнай эканомікі, тэарэтычнай
і інстытуцыйнальнай эканомікі,

міжнароднага права, англійскай
мовы эканамічных спецыяль-
насцяў, дыпламатычнай і кон-
сульскай службы, англійскай
мовы гуманітарных спецыяль-
насцяў, педагогікі і праблем раз-
віцця адукацыі, нямецкай мовы,
англійскай мовы гуманітарных
факультэтаў;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫ-
КАЎ КАФЕДРАЎ: фізікі, дыск-
рэтнай матэматыкі і алгарытмікі,
геаметрыі, тапалогіі і метадыкі
выкладання матэматыкі, матэма-
тычных метадаў тэорыі кіраван-
ня, агульнай матэматыкі і інфар-
матыкі, дынамічнай геалогіі,
агульнай хіміі і метадыкі вы-
кладання хіміі, рускай мовы, за-
межнай журналістыкі і літара-
туры, тэхналогіі камунікацыі,
эканамічнай інфарматыкі і ма-
тэматычнай эканомікі, англійс-
кай мовы гуманітарных спецы-
яльнасцяў, раманскіх моў, ан-
глійскай мовы гуманітарных фа-
культэтаў, фізічнага выхавання
і спорту;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕД-
РАЎ: малекулярнай біялогіі,
фізіялогіі і біяхіміі раслін,
фізічнай геаграфіі мацерыкоў
і акіянаў і метадыкі выкладан-
ня геаграфіі, беларускай лінг-
вістыкі і міфалогіі, раманскага
мовазнаўства, гісторыі стара-
жытнага свету і сярэдніх вякоў,
раманскіх моў, усходніх моў,
германскіх моў, міжнароднага
турызму, англійскай мовы пры-
родазнаўчых факультэтаў, ан-
глійскай мовы гуманітарных фа-
культэтаў, псіхалогіі, сацыяльнай
камунікацыі;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:
фізікі паўправаднікоў і нана-
электронікі, фізікі, вылічальнай
матэматыкі, дыскрэтнай матэма-
тыкі і алгарытмікі, высокамале-
кулярных злучэнняў, арганічнай
хіміі, радыяцыйнай хіміі і
хімічнай тэхналогіі, матэматыч-
нага мадэліравання і аналізу
даных, тэхналогіі праграміра-
вання, біяхіміі, батанікі, заалогіі.

Тэрмін конкурсу — адзін
месяц з дня апублікавання аб-
явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, вул.
Бабруйская, 5а, БДУ, ўпраўленне
кадраў, тэл. 209-54-36.

“Еўрапейскі Саюз
у XXI стагоддзі”

— такая тэма II Рэспубліканскага конкурсу на лепшую студэнцкую (аспіранцкую) работу, які абвешчае Цэнтр еўрапейскай дакументацыі і інфармацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Мэта конкурсу — прыцягнуць увагу беларускай навуачнскай моладзі да еўрапейскай тэматыкі, заахаціць даследаванні праблемаў еўрапейскай інтэграцыі.

Да ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца студэнты і аспіранты ўсіх вышэйшых навуковых устаноў Рэспублікі Беларусь.

Работы могуць прысвячацца разнастайным праблемам еўрапейскай інтэграцыі, эвалюцыі Еўрапейскага Саюза на сённяшнім этапе, працэсу пашырэння ЕС і перспектывам яго ўзаемадзеяння з Рэспублікай Беларусь.

Пераможцаў чакаюць каштоўныя прызы: за першае месца — вартасцю ў 150 еўра, за другое — у 100 еўра, за трэцяе — у 50 еўра.

Пры ацэнцы работ найперш будучы ўлічвацца ўзровень ведаў удзельнікам конкурсу разглядаюцца пытанні, арыгінальнасць падачы матэрыялаў, асабісты пункт погляду. Лепшыя з іх будучы рэкамендаваныя да публікацыі ў навуковых выданнях і сродках масавай інфармацыі.

Аб'ём работы не павінен перавышаць 6 старонак машынапіснага тэксту. Паводле ўмоваў конкурсу, у канвэрт абавязкова трэба ўкласці ксеракопію студэнцкага білета ці аспіранцкага пасведчання.

Работы павінны быць адпраўлены да 30 красавіка 2003 г. на адрас Цэнтра еўрапейскай дакументацыі і інфармацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта: 220050, г. Мінск, прасп. Ф. Скарыны, 4, пакой 112, тэл. 209-54-46, www.ced.bsu.by, e-mail: tchebotarev@bsu.by, vorotilina@bsu.by.

Конкурс арганізаваны ў рамках рэалізацыі праекта “Павышэнне магчымасцяў Цэнтра еўрапейскай дакументацыі — стварэнне сістэмы распаўсюджвання інфармацыі аб дзейнасці еўрапейскіх супольнасцяў і спрыяння еўрапейскім даследаванням”, які ажыццяўляецца паводле праграмы ТАСІС “Развіццё грамадзянскай супольнасці”.

Па інфармацыі прэс-службы БДУ

НАДОЕЧЫ

Сабраліся перакладчыкі



На пачатку красавіка адбыўся заключны этап агульнаўніверсітэцкага конкурсу на лепшы літаратурны пераклад французска-іспанскай прозы (першы этап прайшоў пры канцы сакавіка). У фінал выйшлі 29 “французаў” і 13 “іспанцаў”. Сярод першых пераможцаў стала студэнтка II курса юрфака Вікторыя Голубева, а сярод другіх — студэнтка III курса ФФСН Наталля Сялянская. Амаль усе ўдзельнікі заключнага этапу атрымалі падарункі: слоўнікі, кнігі, касеты і г.д.

Вялікую падтрымку ў арганізацыі конкурсу аказала ярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ і асабіста яе старшыня Н.М. Радзевіч.

Т.І. КАЧУРА,
старшы выкладчык
кафедры раманскіх моў

СПОРТПЛЯЦОЎКА

Лепшы ігрок — студэнт БДУ

Наш універсітэт на гарадскім чэмпіянаце па валейболе сярод студэнцкіх камандаў ВНУ Мінска 6 красавіка прадставіла каманда радыёфізікаў — найлепшая (па выніках міжфакультэцкіх спаборніцтваў) зборная БДУ. Ініцыятарам гэтых спаборніцтваў стаў прэзідыум Мінскага гаркама прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. Чэмпіянат праходзіў пад дэвізам "О спорт, ты — жыццё!"

У сценах Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта сабраліся, апроч нашай каманды, таксама студэнты БДПУ, БДЭУ, БДТУ, БДУІР і, вядома, гаспадары — каманда БНТУ. Па выніках гульні першае месца заняла каманда БДПУ, другое — БДТУ, трэцяе — БДУІР, чацвёртае — БНТУ. Наша каманда

заняла толькі пятае месца. Але менавіта за БДУ выступаў лепшы ігрок чэмпіянату — Валерый Калкоўскі.

Усе каманды былі ўзнагароджаныя дыпламамі, каштоўнымі падарункамі і, вядома ж, баскетбольнымі мячамі. Прызны прадставілі спартыўна-аздараўленчыя камісіі ВНУ і мінская гарадская арганізацыя прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. Старшыня гэтай арганізацыі Ніна Уладзіміраўна Еўтух падвела вынікі: "Думаю, што правядзенне такіх спаборніцтваў стане добрай традыцыяй. Ужо сёння прыходзіць мноства прапаноў аб правядзенні спартакіадаў па валейболе, міні-футболе..."

Эльміра АБАСАВА,
студэнтка I курса
факультэта журналістыкі



Перамога дзюдаістаў

На пачатку красавіка ў легкаатлетчным манежы спартыўнага комплексу "Уручча" прайшлі 14-я Рэспубліканскія студэнцкія гульні па дзюдо. Пазмагацца за гонар сваіх ВНУ ў сталіцу прыехалі 28 мужчынскіх і 19 жаночых камандаў. На ўрачыстае адкрыццё гульні былі запрошаныя ветэраны студэнцкага дзюдо. У агульным заліку велізарны рывок зрабіла каманда БДУ (трэнер М.А. Брыткоў), пераможцаў былі з леташняга шостага месца на першае. Усяго ў каманду ўваходзіла 6 чалавек. Найлепш выступіў майстар спорту міжнароднага класа Сяргей Ждан (вага да 66 кг). Прызёрамі ў сваіх вагавых катэгорыях сталі Сяргей Севарын (ФРФІЭ), Андрэй Паўлючэнка (юрфак), Руслан Кляўцэвіч (ФПМІ), Аляксандр Жалан і Аляксандр Макараў (абодва з юрфака).

Пасля заканчэння спаборніцтваў усе пераможцы і прызёры былі ўзнагароджаныя каштоўнымі прызамі дзякуючы рэкламнай фірме "Чердак". Як адзначыў галоўны суддзя спаборніцтваў С.Ш. Сахадзе, гэты чэмпіянат стаў адным з этапаў адбору студэнтаў-дзюдаістаў да Універсіяды, якая адбудзецца ў жніўні ў Карэі.

Андрэй КУЦІЛА,
студэнт I курса факультэта журналістыкі

Клуб арыентавання запрашае

У сакавіку ў Мінску адкрыўся спартыўны сезон у бегавым арыентаванні. Нягледзячы на снег каля сотні чалавек памераліся сваімі сіламі ў эстафетных спаборніцтвах на адкрытым Кубку БДУ. Сярод жанчын першыняство атрымала каманда клуба арыентавання "Няміга-Норд", у мужчын — каманда "Камволь". Жаночая каманда БДУ ў складзе Наталлі Вашачковай (II курс, фізфак), Наталлі Жлобіч (II курс, ФРФІЭ) і Юліі Акушэвіч (II курс, геафак) заняла другое месца, мужчынская ж каманда была чацвёртай.

Упершыню адбыліся і спаборніцтвы па арыент-шоў. Яны праводзіліся ў спартыўнай зале БНТУ пры актыўным удзеле ў судзейскай калегіі прадстаўнікоў

клуба арыентавання БДУ. Удзельнікі праходзілі дыстанцыю на спартыўнай пляцоўцы. Гэты незвычайны від спаборніцтваў больш зразумелы і відэавочны гледачам. Сярод мужчын перамогу атрымаў студэнт I курса ФПМІ Ілля Бялянка, сярод жанчын перамагла выпускніца геафака Таццяна Васкабойнікава.

Арыентаванне — адзін з самых цікавых відаў спорту, асабліва для саміх спартсменаў. Больш падрабязную інфармацыю пра заняткі і трэніроўкі можна знайсці на сайце www.orienteeing.bsu.by альбо на кафедры фізвыхавання і спорту.

В.В. КРАСПІНІКАЎ,
старшы выкладчык кафедры
фізвыхавання і спорту

НАВУКОВЫ ІНТАРЭС

Новыя прыборы для дыягностыкі

Пры кафедры фізвыхавання і спорту БДУ ўжо амаль 4 гады дзейнічае лабараторыя інструментальна-аналітычных тэхналогій (заг. кафедры С.У. Макаравіч). Пра прыборы, створаныя за гэты час, распавядае кіраўнік распрацовак Б.М. Шпілявы.

— Барыс Мікалаевіч, у чэрвені 2002 г. Беларуская федэрацыя хакея выказала Вам падзяку за комплекс "Д-тэст". Што гэта за распрацоўка?

— Гэты комплекс выкарыстоўваўся ў падрыхтоўцы і забеспячэнні ігракоў нацыянальнай маладзёжнай і юніёрскай зборных камандаў Беларусі па хакеі з шайбай. "Д-тэст" прызначаны для ацэнкі асноўных фактараў працаздольнасці спартсменаў з мэтай вызначэння індывідуальнай працягласці і інтэнсіўнасці трэніровачнай нагрузкі. Для гэтага праводзіцца дыферэнцыраваная кардыяграма, што адлюстроўвае інфармацыю пра работу левага перадсэрддзя, якая потым апрацоўваецца камп'ютарнай праграмай. Атрыманыя звесткі дазваляюць меркаваць аб стане крыніцаў энергазабеспячэння мышачнай дзейнасці. Як вядома, у якасці "паліва" для паўнацэннай працы арганізм выкарыстоўвае кіслародныя і бескіслародныя крыніцы — спажываныя рэчывы крэатын, гліколіз, з гэтай мэтай адбываецца і аэробны абмен. Усё гэта дапамагае спецыялістам паўнаватрасна кантраляваць ход трэніроўкі спартсмена. Па частаце сардэчных скарачэнняў трэнер бачыць, як рэагуе арганізм на зададзеную нагрузку, а значыць, своечасова дае каманду знізіць тэмп, каб спартсмен не пераняпражмуўся. Неабходна таксама сачыць, ці дастаткова адпачыў і ці аднавіў сілы спартсмен перад паўторнымі практыкаваннямі. Ведаючы асаблівасці і патэнцыйныя магчымасці спартсмена, трэнер можа планавальна нагрузку, упэўнена даваць рэкамендацыі па развіцці індывідуальных фізічных якасцяў, а таксама размяркоўваць ігракоў у камандных відах спорту па месцах і "ролях", дзе яны максімальна выявяць свае здольнасці для дасягнення перамогі.

Перавагі "Д-тэста" ў спорце бесумнеўныя. Гэта даволі хуткі метад: дыягностыка праводзіцца за 1,5–2 хвіліны. Эканамічна ён больш выгадны, чым наяўныя спосабы біяхімічных даследаванняў. Сёння гэтым апаратам паспяхова карыстаюцца нацыянальныя зборныя Беларусі вышэйшага спартыўнага разраду (хакей, футбол, біятлон, канькабежны спорт, плаванне, гандбол).

— На выстаўчым стэндзе (кабінет 106 галоўнага корпусу БДУ) выстаўлены Ваш прыбор ЛЕДИС-2К. Для чаго ён прызначаны?

— Гэта лекава-дыягнастычны блок, дазволена для прымянення ў практычнай медыцыне. Ён забяспечвае электратэрапію, лазернае ўздзеянне і крайнюю высокачастотную тэрапію (КВЧ), дыягностыку і стан функцыянальнай актыўнасці органаў і сістэмаў арганізмаў пацыентаў метадамі электрапунктурнай дыягностыкі. Ён выкарыстоўваецца пры лячэнні захворванняў унутраных органаў, перыферычнай нервовай сістэмы, пры пажыўных станах, неўрозах. Дазваляе аператыўна праводзіць абследаванне пацыента да і пасля курса лячэння. Праграма дазваляе распазнаць раннія прыкметы функцыянальнага разладжання органаў, уплываючы на зоны ці кропкі акупунктуры.

— Але найбольш даступны прыбор — гэта "Хатні доктар"?

— Так, ён недарэгі, але яго цяжка знайсці: у аптэках хутка раскупляюць. "Хатні доктар" — серыя фізіятэрапеўтычных прыбораў, распрацаваных у нас у лабараторыі для светла-, колера-, электра-, цёпла-, магнітна-тэрапіі. Ён, праўда, супрацьпаказаны цяжарным, пры анкалагічных захворваннях і паніжаным артарыяльным ціску. Дапамагае пры сардэчна-сасудзістых, страўнікава-кішчэчных і захворваннях суставаў. Яго можна выкарыстоўваць і для прафілактыкі.

— Паспехаў Вам у Вашых даследаваннях і распрацоўках?

Размаўляла
Алена КУРХІНЕН

КУРСЫ

Вучэбна-адукацыйная ўстанова БДУ «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

ЗАПРАШАЕ НА КУРСЫ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФАЦЫІ ў II КВАРТАЛЕ 2003 ГОДА ВЫКЛАДЧЫКАЎ І СУПРААЎНІКАЎ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАЎ ПА НАСТУПНЫХ НАПРАМКАХ:

1. Прыродазнаўчанавуковыя дысцыпліны (для выкладчыкаў фізікі ВНУ г.Мінска) — з адрывам ад працы, з 12.05 па 24.05;
2. Удасканаленне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў ва ўмовах шматцыклічнай арганізацыі навуковага працэсу (для рэктараў і прарэктараў) — з адрывам ад працы, з 12.05 па 23.05;
3. Вучэбны курс «Сучасная беларуская культура: асноўныя тыпы, формы і тэндэнцыі» ва ўмовах магістрскай падрыхтоўкі (для выкладчыкаў ВНУ, ССНУ) — з адрывам ад працы, з 19.05 па 31.05;

СУСТРЭЧЫ

Літаратурны авангард

Выступ авангарднай літаратурнай групы "Schmerzwerk" (Вольга Гапеева, Юрась Барысевіч, Вальжына Морт, Ілля Сін, Зміцер Вішнёў, Альгерд Бахарэвіч) і блізкага да яе па эстэтычных поглядах нямецкага літаратара Андрэя Бёма, арганізаваная кафедрамі рускай і беларускай літаратуры XX стагоддзя, адбылося 26 сакавіка на філалагічным факультэце БДУ. Маладыя пісьменнікі акрэслілі праграму сваёй мастацкай групы і прачыталі свае творы, пераважна спасылочныя на будучую прэзентацыю беларуска-нямецкага зборніка "Фронт-лінія", якая адбудзецца праз 2 месяцы ў нямецкім пасольстве.

Назва літаб'яднання ў перакладзе з нямецкай азначае "завод болю" і, паводле словаў А.Бёма, паходзіць ад думкі Альбэра Камю пра тое, што боль — сувязное звязно паміж чалавечым целам і рэчаіснасцю. Выбар замежнай назвы ўдзельнікі групы тлумачаць імкненнем да пісьма паміж мовамі, называючы сябе "еўрапейскімі літаратарамі, якія найчасцей выкарыстоўваюць беларускую мову".

Па заканчэнні выступу былі прапанаваныя для продажу кнігі В. Гапеевай "Рэканструкцыя неба", А. Бахарэвіча "Практычны дапаможнік па руйнаванні гарадоў", З. Вішнёва "Паласаты тамта", "Тамбурыны маскі", "Трап для сусідаў", ці гіерафілічнае даследаванне аднаго віда грызуноў, І. Сіна "Нул". Ю. Барысевіча "Цела і тэкст" і "Alter Nemo". Творы шмэрцвэркаўцаў можна таксама знайсці на сайце litara.net.

Вольга АЛДАКУШЫНА

СТЫЛЬ

Міс ФДА — 2003

Прыгожымі не толькі нараджаюцца, але і становяцца. Лепш за ўсё гэта можна ўбачыць на такіх конкурсах, у праграму якіх уваходзіць дэманстрацыя не толькі знешнасці, але і ўнутраных якасцяў — душэўных, інтэлектуальных, творчых.

Адзін з такіх конкурсаў прыгажосці прайшоў на факультэце дауніверсітэцкай адукацыі. Шэсць удзельніц змагаліся за тытул "Міс ФДА — 2003". Канкурсанткі вельмі сур'ёзна рыхтаваліся, і з першага погляду было

цяжка вызначыць лепшую. Яны спявалі, танчылі, адказвалі на каверзныя пытанні. Старшыня журы дэкан факультэта В.М. Малафееў назваў пераможцу: званне "Міс ФДА — 2003" далася Аляксандрыі Крэйдзе, "Віце-міс" стала Віталія Юдзіна. Астатнія канкурсанткі не засталіся без званняў і ўзнагародаў: "Міс Ачаравальнасць", "Міс Усмешка", "Міс глядацкіх сімпатый"... Шкада, што наступны конкурс будзе толькі праз год.

Юлія ЛОГІНАВА,
слухачка факультэта
дауніверсітэцкай адукацыі

ПОСТФАКТУМ

Маладзёжная эстрада

Адкрыццё студэнцкага конкурсу эстрады адбылося 20 лютага ў Ліцэі БДУ. Удзельнікі гэтага творчага спаборніцтва дужалі ў намінацыях "Песня", "Танец", "Музыка", "Размоўны жанр" і "Арыгінальны жанр". Конкурс праводзіўся ў рамках дзейнага на працягу ўсяго навукальнага года фестывалю сучаснага маладзёжнага мастацтва і ініцыятывы, у якім удзельнічаюць усе факультэты БДУ і іншыя ВНУ сталіцы.

Так, у "Размоўным жанры" ("найлепшая вядучая") перамаглі студэнткі факультэта кіравання і сацыяльна-эканамічнага цыкла Юлія Саевіч і Юлія Арцёмава; у "Арыгінальным жанры" — студэнты факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі з нумарам "Веласіпедысты". У намінацыі "Спартыўны танец" па-за канкурэнтнай былі хлопцы з факультэта менеджменту нерухомага маёмасці; у "Народным танцы" найлепшым выявіўся калектыў "Глорыя" Ліцэя БДУ (кіраўнік Вольга Гусінец); у "Класічнай песні" — вакальны ансамбль з ФПМІ. У намінацыі "Эстрадныя спеў" найлепшымі былі прызнаныя дзяўчаты з факультэта кіравання і сацыяльных тэхналогій, якія спявалі па-англійску. Ганна Фурс з факультэта кіравання і сацыяльных тэхналогій з вершамі прафесара Э.І. Збароўскага "Цукеркі сіраціны" перамагла ў конкурсе "Размоўны жанр". Была адзначаная дыпламам і Кіра Пятрова з Ліцэя БДУ, якая выконвала песню "Пісьмо". У "Выканаўчым жанры" (ігра на музычных інструментах) перамаглі студэнтка філфака Юлія Буднікава (фартэпіяна) і студэнт фізфака Сяргей Майсейчык (гітара). У намінацыі "Эстрадны танец" перамог калектыў "Глорыя".

Алена КУРХІНЕН

